




ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК  
БЕЛАРУСІ  
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК  
І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ



## П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

“POST MORTEM. ПАХАВАЛЬНЫЯ ПОМНІКІ Ў  
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ: ПРАБЛЕМЫ  
ВЫВУЧЭННЯ І ЗАХАВАННЯ”



Мінск – Заслаўе,  
9 – 11 лістапада 2016 года



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.  
Тэл. +375 17 2841870*

*Малюнак на вкладки: рэканструкцыя будовы насыпу кургана 10  
могільніка Пагошча Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці.  
Канец X – пачатак XI ст. Раскопкі М.А. Плавінскага, 2006 г., малюнак  
М.І. Сцяпанавай*

## АРГКАМІТЭТ

### Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “POST MORTEM. ПАХАВАЛЬНЫЯ ПМНІКІ Ў ГІСТОРЫКА- КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ: ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ І ЗАХАВАННЯ”

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня аргкамітэта);

*Лакіза Вадзім Леанідавіч* – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Салаўянаў Андрэй Пятровіч* – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Ляўко Вольга Мікалаеўна* – загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

*Кошман Вадзім Іванавіч* – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (адказны сакратар);

*Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч* – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Касюк Алена Фёдораўна* – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі

*Плавінскі Мікалай Аляксандравіч* – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Цімафеенка Ганна Рыгораўна* – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

*Шкурскі Юры Валер’евіч* – дырэктар ДУ “Гісторыка-культурны музей-запаведнік “Заслаўе”;

*Шэўко Фёдар Аляксеевіч* – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

*Ясковіч Ганна Сяргеёўна* – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук.

### Інфармацыйны партнёра канферэнцыі

*Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Навука»*

## Парадак працы канферэнцыі

### *9 лістапада*

- 9.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі  
10.00 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне  
12.30 – 14.00 Абед  
14.00 – 16.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія  
16.00 – 16.15 Перапынак  
16.15 – 18.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія

### *10 лістапада*

- 9.00 – 12.30 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія  
12.30–13.00 Абед  
13.00–18.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія.  
Экскурсійная праграма (г. Заслаўе, археалагічныя і  
архітэктурныя помнікі, музей, этнаграфічны комплекс,  
сяброўская вячэра)

### *11 лістапада*

- 9.00 – 13.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія  
13.00 – 14.00 Абед  
14.00 – 15.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія  
15.00 – 15.45 Падвядзенне вынікаў працы канферэнцыі  
16.00 – 16.30 Наведванне археалагічнай навукова-музейнай  
экспазіцыі НАН Беларусі (Інстытут гісторыі НАН  
Беларусі, вул. Акадэмічная 1, 5-ы паверх)

#### **РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:**

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін  
выступленні з дакладамі на секцыях – да 15 хвілін

#### **ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:**

беларуская, руская, украінская, польская

9 лістапада 2016 года

**ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

**10.00 – 13.00**

**Мадэратары пленарнага пасяджэння**

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**

Прывітальнае слова начальніка Упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь **Чарняўскага Ігара Мяфодзьевіча**

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Пахавальная абраднасць на тэрыторыі Беларусі ў III – пачатку II тысячагоддзяў да н.э.: новыя вынікі ў даследаванні культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі, сацыяльнага развіцця і светапоглядных уяўленняў»*

**Новікаў Васіль Васільевіч** – старшыня праўлення археалагічнай некамерцыйнай арганізацыі «Гардарыка», кандыдат гістарычных навук; **Каінаў Сяргей Юр'евіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалагічных помнікаў Дзяржаўнага гістарычнага музея (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Современные методы работы с погребальными памятниками X века на территории Гнёздовского археологического комплекса и 3D-визуализация археологического материала»*

**Ляўко Вольга Мікалаеўна** – загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Погребальные памятники Друцко-Оршанского Поднепровья XII–XVII вв. в контексте языческих традиций»*

**Калпакова Юлія Вячаславаўна** – намеснік дэкана гістарычнага факультэта Пскоўскага дзяржаўнага універсітэта, дацэнт кафедры айчыннай гісторыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Расія, Пскоў)

Тэма даклада: *«Нательные кресты с надписями из раскопок на позднесредневековых некрополях Псковщины: проблемы изучения, публикации и экспонирования»*

**Гітана Зуене (Gitana Zujienė)** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, Вільнюс)

Тэма даклада: *«Церемониал похорон должностных лиц ВКЛ и его отражение в погребальных памятниках XVI–XVIII вв.»*

**Юанна Вавжэнюк (Joanna Wawrzeńniuk)** – навуковы супрацоўнік Інстытута Археалогіі Універсітэта Кардынала Стэфана Вышынскага, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава)

Тэма даклада: *«Dawne czy nowe zwyczaje pogrzebowe? Przyczynek do badań niektórych rytów funeralnych w regionie Puszczy Białowieskiej»*

9 лістапада 2016 года

Вячэрняе пасяджэнне секцыі  
14.00 – 18.00

Секцыя 1

**Пахавальныя помнікі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў**  
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,  
4-ы паверх, актавая зала)

**Мадэратары пасяджэння**

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – вядучы навуковы  
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук;

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

**Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – малодшы навуковы  
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай  
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных  
навук; **Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна** – дацэнт кафедры  
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага  
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь,  
Мінск)

Тэма даклада: *«Пахаванне эпохі позняга неаліту на паселішчы  
Дразды-12 у Верхнім Панямонні»*

**Хомчанка Яраслаў Леанідавіч** – аспірант аддзела археалогіі  
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр  
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Грунтовое погребение эпохи бронзы в  
окрестностях г. Чериков Могилёвской области (по материалам  
работ 2016 г.»*

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«У пошуках могільнікаў. Стан і перспектывы выяўлення пахаванняў неаліту-бронзавага веку на тэрыторыі Беларускага Паазер'я»*

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Дакудава 5. Да пытання аб інтэрпрэтацыі пахавальных комплексаў»*

**Варацінская Ларыса Сяргееўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа; **Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч** – вядучы спецыяліст Міжнароднага інстытута эканомікі і права, кандыдат гістарычных навук (Расія, Санкт-Пецярбург)

Тэма даклада: *«Погребения с предметами вооружения Горошковского могильника»*

**Беліцкая Ганна Мікалаеўна** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Зарубінецкі могільнік Атвержычы і стан яго даследавання»*

**Касюк Алена Фёдараўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раннія» курганы славян у Беларускім Палессі»*



**Цімафеенка Ганна Рыгораўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раннесредневековое курганное погребение на юго-востоке Беларуси»*

## Дыскусія

**Вячэрняе пасяджэнне секцыі**

**14.00 – 18.00**

### Секцыя 2

**Пахавальныя помнікі эпохі сярэднявечча**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

### Мадэратары пасяджэння

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

**Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч** – кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Прызначэнне прадметаў пахавальнага інвентару раннесярэднявечных могільнікаў»*

**Мяховіч Лукаш (Miechowicz Lukasz)** – навуковы супрацоўнік Інстытута Археалогіі і Этналогіі Польскай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава)

Тэма даклада: *«Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne w Chodliku na Lubelszczyźnie. Problemy badawcze»*

**Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Сцяпанавя Марыя Ігараўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Курганны могільнік Кастыкі Вілейскага раёна наводле матэрыялаў раскопак 1973 і 2016 гг.»*

**Аўдусіна Святлана Андрэеўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалагічных помнікаў Дзяржаўнага Гістарычнага музея (Расія, Масква); **Фрэнкель Якаў Віктаравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік сектара архітэктурнай археалогіі Дзяржаўнага Эрмітажа (Расія, Санкт-Пецярбург); **Даброва Вольга Паўлаўна** – навуковы супрацоўнік Цэнтра палеаэкалагічных даследаванняў (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Погребения с бусами финальной стадии Гнёздовского могильника»*

**Макушнікаў Алег Анатольевіч** – прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф.Скарыны, доктар гістарычных навук, прафесар; **Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч**, навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Комплекс кургана 190 Моховского могильника (по материалам работ 2010 года)»*

**Міхал Дзік** (Michał Dzik) – навуковы супрацоўнік Інстытута Археалогіі ў Жэшуве, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Жэшув/Rzeszów)

Тэма даклада: *«Wczesnośredniowieczne groby w obudowach kamiennych w dorzeczu Bugu – tradycja miejscowa czy obca?»*

**Дук Дзяніс Уладзіміравіч** – прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар; **Коц Аляксей Леанідавiч** – выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Емельянчык Вольга Антонаўна** – загадчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Могiлкі на стрэлцы Ніжняга замка ў Полацку»*

**Плавiнскi Мiкалай Аляксандравiч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мiнск)

Тэма даклада: *«Курганны могiльнiк Наўры Мядзельскага раёна: асноўныя вынікі раскопак 1934, 1987, 2012, 2015–2016 гг. і некаторыя перспектывы далейшых даследаванняў»*

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мiнск)

Тэма даклада: *«Курганны могiльнiк у в. Студзёнка Барысаўскага раёна: гістарычныя звесткі, лакалізацыя і матэрыялы»*

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мiнск)

Тэма даклада: *«Да пытання аб месцазнаходжанні курганнага могiльнiка археалагічнага комплекса на р. Менка»*

**Бубенька Таццяна Станіславаўна** – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: *«Погребения при церкви Благовещения в Витебске»*

**Гнера Уладзімір Анатольевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Музея гісторыі Дзесяціннай царквы, кандыдат гістарычных навук (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: *«Проблемы и перспективы аэромониторинга курганных могильников (на примере памятников Малая Зубовщина, Норинцы)»*

## Дыскусія

**10 лістапада 2016 года**

**Дзённае пасяджэнне секцыі  
9.00 – 12.30**

**Секцыя 3**

**Пахавальныя помнікі Новага і Навейшага часу**  
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,  
4-ы паверх, актавая зала)

**Мадэратары пасяджэння**

**Ганецкая Ірына Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;  
**Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч** – намеснік дырэктара ДУ «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі», кандыдат гістарычных навук

**Клімаў Марат Васільевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Да праблемы фіксацыі аднаго з элементаў пахавальнай абраднасці перыяду позняга сярэднявечча і новага часу на Полаччыне»*

**Жыжыян Сяргей Філіпавіч** – дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў – Магілёў)

Тэма даклада: *«Захоронення с жэрновамі на кладбішце д. Вьюн Быховскага раёна»*

**Гітана Зуене (Gitana Zujienė)** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, Вільнюс)

Тэма даклада: *«Надгробия должностных лиц ВКЛ в XVI – XVIII вв. как источники вспомогательных исторических дисциплин»*

**Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч** – намеснік дырэктара ДУ «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Надмагільныя помнікі Вялікага Княства Літоўскага з кірылічнымі надпісамі XVI – першай паловы XVII стст.: праблемы атрыбуцыі і класіфікацыі»*

**Шадэра Вадзім Іосіфавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Аб курганна-жальнічных пахаваннях на поўначы Беларусі (могільнік Дакучын на воз. Селява)»*

**Чараўко Віктар Уладзіміравіч** – старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук

Тэма даклада: *«Характарыстыка пахавальнага абраду грунтовага могільніка каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна паводле даных археалогіі і этнаграфіі (па матэрыялах даследаванняў 2010 і 2015 гг.)»*

**Ганецкая Ірына Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Пахаванні на Глускім замку і іх інтэрпрэтацыя»*

**Башкоў Аляксандр Аляксандравіч** – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Брэст); **Піліповіч Віталь Юр’евіч** – старшы выкладчык кафедры гісторыі славянскіх народаў, намеснік дэкана па навуковай рабоце Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, магістр гістарычных навук (Беларусь, Брэст); **Емельянчык Вольга Антонаўна** – загадчык кафедры гісторыі і турызма Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Грунтовы могільнік на Кобрынскім умацаванні Брэсцкай крэпасці: спробы інтэрпрэтацыі»*

**Дзярновіч Алег Іванавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Некропаль Мікольскай царквы XV – XIX стст. у Крэве: археалагічныя даследаванні і звесткі пісьмовых крыніц»*

**Галынскі Раман Дзмітрыевіч** – галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага райвыканкама, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў – Магілёў)

Тэма даклада: *«Некропаль Быхава XVI – XVIII стст.»*

**Кунаш Аляксандр Алегавіч** – магістрант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Прадметы хрысціянскага культу індывідуальнага выкарыстання XIV – XVIII стст. з пахавальных помнікаў на тэрыторыі Беларусі»*

## Дыскусія

Дзённае пасяджэнне секцыі  
9.00 – 12.30

#### Секцыя 4

### Праблемы вывучэння, захавання і інтэрпрэтацыі пахавальных помнікаў

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

#### Мадэратары пасяджэння

**Іоў Алег Вільгельмавіч** – старшы навуковы супрацоўнік  
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі  
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

**Сацукевіч Іван Іванавіч** – асістэнт кафедры эканамічнай  
гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – вядучы навуковы  
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута  
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь,  
Мінск)

Тэма даклада: *«Старыя (Панскія) могілкі XIX – пачатку XX  
стст. у вёсцы Дзягільна (Дзяржынскі раён Мінскай вобласці):  
прыклад выратавання, археалагічнага даследавання і  
мемарыялізацыі»*

**Філонаў Сяргей Уладзіміравіч** – прафесар кафедры  
кітаязнаўства Амурскага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы  
супрацоўнік Цэнтра сіналагічных даследаванняў Амурскага  
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук (Расія,  
Благавешчанск)

Тэма даклада: *«Некоторые традиционные китайские пред-  
ставления о пространстве смерти: по материалам исследования  
Храма Повелителя подземного узилища в Синьчжуане (Синьчжуан  
Дицзангань 新莊地藏庵)»*



**Марзалюк Ігар Аляксандравіч** – старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Вобраз смерці ў пахавальнай абраднасці беларускай традыцыйнай культуры па дадзеных археалогіі»*

**Рассадзін Сяргей Яўгенавіч** – прафесар кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Крипта Лавришевской Успенской церкви»*

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Пахавальныя помнікі. Выратавальныя даследаванні. Праблемы вывучэння і захавання»*

**Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч** – загадчык кафедры архітэктуры УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Традыцыйная пахавальна-памінальная абраднасць беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і лакальныя варыянты»*

**Сцяпанаў Вячаслаў Пятровіч** – загадчык кафедры сацыяльнай антрапалогіі і этнанацыянальных працэсаў Арлоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук (Расія, Арол)

Тэма даклада: *«Похоронно-поминальные практики болгар Республики Молдова»*

**Санько Ала Мікалаеўна** – магістрант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Некрополь как объект историко-культурного наследия»*

**Гардзіенка Наталля Сяргееўна** – намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Эміграцыйныя беларускія некропалі: вопыт даследавання і стварэння базы звестак»*

**Караль Кёлінгер (Karol Kollinger)** – навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі і Этналогіі Польскай акадэміі навук, аддзел інтэрдысцыплінарных археалагічных даследаванняў, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава)

Тэма даклада: *«Miejsca pochówków władców wczesnośredniowiecznej Rusi. Co nam mogą powiedzieć źródła pisane?»*

**Панін Аляксей Станіслававіч** – загадчык аддзела муніцыпальнай бюджэтнай установы культуры “Тульскі гісторыка-архітэктурны музей”, кандыдат гістарычных навук (Расійская Федэрацыя, Тула)

Тэма даклада: *«Памятники Тульского некрополя: Лютерано-католический участок Всесвятского кладбища Тулы»*

**Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск);

Тэма даклада: *«Старыя каталіцкія могілкі ў Бялынічах: вынікі даследаванняў і спроба мемарыялізацыі»*

**Сацукевіч Іван Іванавіч** – асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Тапографа-храналагічны аналіз некропаляў Мінска канца XVIII – першай паловы XX стагоддзя»*

**Гарыга-Грыхно Маргарыта Міхайлаўна** – вядучы спецыяліст арганізацыі навуковай работы аддзелу забеспячэння дзейнасці цэнтра Чарнігаўскага навукова-даследчага экспертна-крыміналістычнага цэнтру МУС Украіны (Украіна, Чарнігаў)

Тэма даклада: *«Дасліджэння давньорускіх курганіх могільніків Чарнігівскага Подесення у 50–90 рр. ХХ ст. (за матэрыяламі навуковага архіву ІА НАН Украіны)»*

## Дыскусія



**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ  
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ МУЗЕЙ-ЗАПАВЕДНІК “ЗАСЛАЎЕ”**

**10 лістапада 2016 года**

**ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ СЕКЦЫЙ  
І ЭКСКУРСІЙНАЯ ПРАГРАМА  
13.00 – 18.00**

(г. Заслаўе, Мінскі раён,  
Гісторыка-культурны музей-запаведнік “Заслаўе”)

**11 лістапада 2016 года**

**Дзённае пасяджэнне секцый  
9.00 – 15.00**

**Аб'яднаныя секцыі 2 і 3**

**Пахавальныя помнікі эпохі сярэднявечча,  
Новага і Навейшага часу**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,  
4-ы паверх, актавая зала)

**Мадэратары пасяджэння**

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

**Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**Мяцельскі Андрэй Анатольевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

**Уласавец Яўген Вячаслававіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванне грунтовага могільніка XIV – XV стст. каля в. Цялежышкі Ашмянскага раёна»*

**Дучыц Людміла Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Пахаванні жальнічнага тыпу XI – XIII стст. на тэрыторыі Беларусі»*

**Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела архітэктуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Капыльскія курганы»*

**Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна** – магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Рэканструкцыя комплексу жаночых упрыгожванняў насельніцтва Браслаўскага Паазер'я канца X – пачатку XI стагоддзя на прыкладзе пахавання 2 кургана 7 могільніка Пагошча Браслаўскага раёна»*

**Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна** – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Лепяшынскі Канстанцін Аляксандравіч** – студэнт 3 курса гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Курган у в. Ілава Шумілінскага раёна (на матэрыялах даследаванняў 2016 г.)»*

**Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Сістэма рассялення ў басейне р. Шчара паводле курганных могільнікаў»*

**Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Варианты социокультурной интерпретации подковообразных фибул из курганного могильника Избище»*

**Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Погребальная керамика из могильника Курганье (по материалам раскопок В.В. Богомольникова)»*

**Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч** – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Особенности погребального обряда трупосожжения на территории Могилёвского Поднепровья и Посожья (по материалам раскопок курганных могильников)»*

**Ясковіч Ганна Сяргееўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Варианты реконструкции украшений женского погребального костюма (на примере курганного могильника Звезда Лепельского района Витебской области)»*

**Мяцельскі Андрэй Анатольевіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Кладбище Несвижа XIX – первой половины XX века»*

**Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск);  
**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Залатаардынскія элементы ўпрыгожванняў і строю ў пахавальным інвентары насельніцтва Беларусі эпохі сярэднявечча: да пастаноўкі пытання»*

**Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч** – навуковы супрацоўнік аддзела нарадазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Тыпалагізацыя хрысціянскіх надмагілляў Беларусі і Літвы канца XVIII – пачатку XX ст.»*

**Кавалевіч Наталля Аляксандраўна** – навуковы супрацоўнік музея “Замкавы комплекс “Мір” (Беларусь, г.п. Мір)

Тэма даклада: *«Захоронение арендатора имени Замирье Антония Пуцяты»*

**Ваўрэнюк Ірына Ільінішна** – мэнэджар ТАА “Софир” (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Мацевы западно белорусского региона (1921 – 1939 гг.)»*

## Дыскусія



Дзённае пасяджэнне секцыі  
9.00 – 15.00

### Секцыя 5

**Тэорыя і методыка вывучэння пахавальных помнікаў, пахавальнага абраду, антрапалагічнага матэрыялу. Ваенная археалогія і праблемы вывучэння адзінкавых і масавых пахаванняў**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

### Мадэратары пасяджэння

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

**Груцо Ігар Аляксеевіч** – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і гісторыі славянскіх народаў БДПУ імя М.Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**Чаркасаў Андрэй Мікалаевіч** – навуковы сакратар Фонда «Петрапаўлаўск» (Расія, Масква); **Вераціюшкін Раман Сяргеевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Навукова-даследчага інстытута археалогіі Паўднёвага Усходу Русі Курскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія, Курск); **Лейбава Наталля Аляксандраўна** – навуковы супрацоўнік Цэнтра фізічнай антрапалогіі Інстытута этналогіі і антрапалогіі РАН, кандыдат гістарычных навук (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Коллективные захоронения защитников Албазинского острога конца XVII века»*

**Груцо Ігар Аляксеевіч** – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і гісторыі славянскіх народаў БДПУ імя М.Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Захоронения военной кампании 1812 г. на территории Беларуси»*

**Грачоў Мікалай Мікалаевіч** – краязнаўца, перакладчык (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Противоречивые свидетельства о месте захоронения командующего баварскими войсками в Полоцке после сражения 18 августа 1812 г. генерала Деруа и других офицеров»*

**Чаркасаў Андрэй Мікалаевіч** – навуковы сакратар Фонда «Петрапаўлаўск» (Расія, Масква); **Забіяка Андрэй Паўлавіч** – загадчык кафедры рэлігіязнаўства і гісторыі факультэта міжнародных адносін Амурскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філасофскіх навук, прафесар (Расія, Благавешчанск); **Хаменкер Варвара Русланаўна** – навуковы супрацоўнік Фонда «Петрапаўлаўск» (Расія, Масква)

Тэма даклада: *«Ангайский могильник – уникальный погребальный комплекс на Верхнем Амуре»*

**Энгаватава Ася Віктараўна** – намеснік дырэктара Інстытута археалогіі Расійскай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук (Расійская Федэрацыя, Масква); **Бяздудны Уладзімір Рыгоравіч** – кіраўнік рухомай геафізічнай лабараторыі (Расійская Федэрацыя, Растоў на Дану); **Васільева Алена Яўгенаўна** – аспірант, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання археалагічнай спадчыны Інстытута археалогіі Расійскай акадэміі навук (Расійская Федэрацыя, Масква)

Тэма даклада: *«Комплексные геофизические исследования некрополя Московской духовной академии»*

**Емельянчык Вольга Антонаўна** – загадчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Вопыт антрапалагічнага вывучэння матэрыялаў пераадкладзеных пахаванняў»*

**Богданова Анна Павловна** – аспірант кафедры гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу БДУ, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Что мы знаем о Тростенце? Современное состояние исследования»*

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалогія ахвяр: да пастаноўкі праблемы пытання і перспектывы даследавання»*

**Іоў Алег Вільгельмавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Из опыта археологических раскопок массовых захоронений жертв репрессий 1937–1941 гг.»*

**Емельянчык Вольга Антонаўна** – загадчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк); **Шыпіла Уладзімір Аляксандравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Краніялагічная характарыстыка насельніцтва Полацка XIII – XVIII стст. (па матэрыялах пахаванняў на тэрыторыі Ніжняга Замку ў Полацку)»*

**Кавалёў Яўген Аляксандравіч** – намеснік дырэктара гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе”, кандыдат культуралогіі (Беларусь, Заслаўе)

Тэма даклада: *«Роль кладбіц в изучении истории деревень белорусского сектора чернобыльской зоны»*

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Пахаванні ахвяраў перыяду мангольскай экспанцыі на тэрыторыі Старажытнай Русі: тыпы пахаванняў і крытэрыі іх вылучэння»*

**Емельянчык Вольга Антонаўна** – загадчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк); **Памазанаў Мікалай Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск); **Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Исследование погребений из родовой усыпальницы Радзивиллов в костеле Божьего Тела в Несвиже»*

**Акудовіч Цімафей Валянцінавіч** – крязнаўца, сябар ГА "Беларускі камітэт ІКАМОС" (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Актуальнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь у дачыненні да гістарычных некропаляў: праблемы і тэндэнцыі».*

**Пятрова Таццяна Віктараўна** – выканаўчы дырэктар Маладзёжнага грамадскага аб'яднання "Гісторыка", магістр мастацтвазнаўства; **Іваніцкі Павел Яўгенавіч** – старшыня Маладзёжнага грамадскага аб'яднання "Гісторыка"; **Мастыка Таццяна Васільеўна** – сябра Рады Маладзёжнага грамадскага аб'яднання "Гісторыка" (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Старыя каталіцкія могількі ў Міры: з тэорыі і практыкі рэвіталізацыі»*

**Арцюховіч Валерыі Уладзіравіч** – крязнаўца (Беларусь, Крупкі)

Тэма даклада: *«Аб верхняй мяжы бытавання надмагільных камянёў з выявай “шоста з паўколам” (на матэрыялах вясковых могілак Крупскага раёна)»*

**Шведчыкава Таццяна Юр'еўна** – навуковы супрацоўнік групы фізічнай антрапалогіі аддзела тэорыі і метадыкі Інстытута археалогіі Расійскай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук (Расійская Федэрацыя, Масква)

Тэма даклада: *«Методика раскопок коллективных захоронений на примере гробниц христианского некрополя Мангунского плато (работы 2015–2016 гг.)»*

## Дыскусія

### **Падвядзенне вынікаў працы канферэнцыі**

**15.00 – 15.45**

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  
вул. Акадэмічная 1, п. 223)

**ВАЖНЕЙШИЯ ПАДЗЕІ  
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ  
за 2016 г.**

**22 студзеня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI – XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

**26 лютага 2016 г.** прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рээстра археалагічных артэфактаў».

**28 лютага – 5 сакавіка 2016 г.** дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч і супрацоўнікі прынялі ўдзел у Расійска-Беларускай школе маладых гісторыкаў, якая адбылася ва Уладзіміры.

**5 сакавіка 2016 г.** прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб'ектах і археалагічных артэфактах».

**17 сакавіка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

**17–19 сакавіка 2016 г.** у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

**25 сакавіка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі сумесна з Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

**29 сакавіка 2016 г.** на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання

Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011 – 2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч).

**29 сакавіка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзены Рэспубліканскі «круглы стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936 – 1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

**31 сакавіка 2016 г.** у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка праведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў».

**7 красавіка 2016 г.** дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, на якой абмяркоўваўся Закон Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических артефактов».

**13 красавіка 2016 г.** сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Славяне на тэрыторыі Беларусі в догосударственный период».

**14 красавіка 2016 г.** на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага сходу Аадзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, на якой былі абмеркаваны вынікі навуковай і фінансаво-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г., выкананне ДПНД на 2011 – 2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

**14 красавіка 2016 г.** сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя манаграфіі Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»

**4 мая 2016 г.** у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная кан-

ферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941 – 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

**12–13 мая 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе».

**20 мая 2016 г.** у Гальшанах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»: «Ашмяншчына – рэгіянальныя асаблівасці развіцця X – XX стст.».

**23 мая 2016 г.** у Гродна сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Янкі Купалы і Гродзенскім дзяржаўным музеем гісторыі рэлігіі адбылася прэзентацыя манаграфіі «Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.)».

**1 чэрвеня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі сумесна з культурным прадстаўніцтвам пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены Міжнародны круглы стол «Інтэлектуальная спадчына Імама Хамейні ў дыскурсе гісторыі і геапалітыкі».

**2–3 чэрвеня 2016 г.** у Крэва сумесна са Смаргоньскім раённым выканаўчым камітэтам і мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі замак» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва».

**21–22 чэрвеня 2016 г.** у Брэсце сумесна з Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам, Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэтам, Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна, Мемарыяльным комплексам «Брэсцкая крэпасць-герой», Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НДІ Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у агні 1941 года (да 75-годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны)».

**26 жніўня 2016 г.** у Нясвіжы сумесна з Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Нясвіжскім раённым выканаўчым камітэтам, Нясвіжскім раённым саветам дэпутатаў, Рыма-каталіцкім касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч».

**2 верасня 2016 г.** у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам, Беларускай дзяржаўнай універсітэтам культуры і мастацтваў праведзена навукова-практычная канферэнцыя



«VI Тышкевіцкія чытанні: гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)».

**8–10 верасня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі».

**22 верасня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Беларускай грамадскай аб’яднаннем экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Экскурсійна-пазнавальны турызм як важны фактар прапаганды і развіцця нацыянальнай культуры»

**29 верасня 2016 г.** у Інстытуце Расіі, Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Кітайскай акадэміі грамадскіх навук адбылася прэзентацыя кнігі «Беларусь: страницы истории» (Пекин: Академия общественных наук, 2016), выдадзенай на кітайскай мове. У прэзентацыі прынялі ўдзел Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У.Р. Гусакоў, пасол Беларусі ў Кітаі К.В. Руды, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі В.В. Даніловіч, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, вучоныя.

**20–21 кастрычніка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з гістарычнымі факультэтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы».

**27 кастрычніка 2016 г.** у Стоўбцах сумесна са Стаўбцоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Стаўбцоўшчына – гісторыка-культурная спадчына Надднёманскага рэгіёна».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч)

# ВЫДАНИИ ИНСТИТУТА ГИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ

